

# ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК і МiНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 208 (6485) | 10 верасня 1939 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

# С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы :

У Соўнарком СССР — аб пазнавальных знаках савецкіх марскіх суднаў.

Указ Прэзидыума Вярхоўнага Савета СССР аб названні т. Міцэрэва Г. А. Народным Камісарам Аховы Здароўя СССР.

Частковы прызыў запасных у Чырвоную Армію. Інфармацыйнае паведамленне аб рабоце IX пленума ЦК ВЛКСМ.

Адабраць мудрую сталінскую палітыку савецкага ўрада.

П. Панамарэнка — Буйны крок у большэвікім умацаванні калгасаў Беларусі.

Падрыхтоўка да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

І. Васількоў — Сплаву—большэвіцкія тэмпы.

М. Л. Емельчык — 15-годдзе савецкага радыёвясняння.

З. Ларысаў — Кіраўцы.

ЗА РУБЯЖОМ:

Ваенныя дзеянні паміж Германіяй і Францыяй.

Амерыканскія ваенныя эксперты аб ваенных дзеяннях у Еўропе.

Назіва Італіі.

Надвычайнае станавішча ў ШВА.

Германа-польская вайна.

Агенцтва Асоцыятыд Прэс аб месцы знаходжання польскага ўрада.

## АРГАНІЗАВАНА І У ТЭРМІН ЗАВЯРШЫЦЬ УСЕ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ РАБОТЫ

Бягучы год увойдзе ў гісторыю нашай краіны як год новых велізарных перамог калгаснага ладу, як год высокай ураджаю і вялікага багатага прадукцыі сельскай гаспадаркі. Палову работ гэтага года ў БССР праходзіць пры высокім палітычным і вытворчым уздзеянні ў калгасах. Калгасныя масы змагаюцца за паспяховыя выкананне задач, пастаўленых перад нашай сельскай гаспадарчай у дачыненні таварышча Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б) і ў рашэннях гэтага з'езда. Яны гарача жаданнем дастойна сустрэць прадстаўчы Усеагульнага з'езда калгаснікаў паспяховым завяршэннем усіх работ бягучага года, завяршаць пачатныя працы па ўдзяльніцкай Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў 1940 годзе.

Чэсна праца большасці калгаснікаў БССР не мала не сказана на рэзультатах ураджаю нашых калгасаў; яна знаходзіць сваё адлюстраванне на росе іх кахоль, на вазе прапанія калгасніка. Восем дзясяткаў не адзінаковыя прыклады:

У сельгасарэлі імені Молатава (Мінскі раён) сабран сярэні ўражай зерняных 17 цэнтнераў з гектара, а ячменю — 24 цэнтнеры. Тут калгаснікі мякуюць атрымаць на прапазе, апрача іншых прадуктаў, да 5 кілограмаў зерняных, ды грашма не менш 5 рублёў. Такія-ж высокі ўражай сабраны і ў калгасах імені Талымана (Брагінскі раён), імені Сталіна (Васіленскі раён), «Савецкай Беларусі» (Турэўскі раён), імені Валатаўскага (Магілёўскі раён), імені Пірава (Віцебскі раён). Тых калгасіў ёсць дзесяцікі на кожнай вобласці нашай рэспублікі.

З кожным годам усё больш і больш расце палітычная свядомасць калгасных мас. Калгаснае сялянства БССР у выкананні сваіх абавязанстваў перад дзяржавай паказвае ўзровень высокай свядомасці, дыбачкае разуменне агульнадзяржаўных інтарэсаў. Гэтым аб'явіліся, што на хлебапастаўка наша рэспубліка ў гэтым годзе ідзе лепш чым у мінулым годзе.

Аднак, хлебапастаўкі разгортваюцца ў нас дзяляка не ўсюды арганізавана. План хлебапаставак на рэспубліку ў цэлым выканан усёго толькі на 50 проц. А за сярэдняй шифрай хаваюць сваё іміўненне змагацца на сапраўдзінку за выкананне першачарговай задавакі калгасіў кіраўнікі многіх раённых партыйных і савецкіх арганізацый і загаўчючых органаў.

Такія раёны, як Мінскі, Грэскі, Лагойскі, Вялікішкі, Дрыбнінскі і некаторыя іншыя, адстаюць па абавязковай хлебапастаўцы, працягваюць неспрыўную маршані і ў звароце насенных, харчовых і фуражных судоў. Секратары райкомаў, старшын райвыканкомаў, райпартуаркамаў у першую чаргу вынаваі ў тым, што ў гэтых раёнах мала зроблена на зварот судоў і, па сутнасці, не выконваецца ўказанне ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб тым, што ў першую чаргу павінны пагапашаць атрыманні калгасіў і саўгасіў ад дзяржавы насенныя, харчовыя і фуражныя судоў.

Значна адстаюць многія раёны, вобласці і на натуральнае за работу МТС. План БССР выканан пакуль толькі на 38 процантаў, а такія раёны, як Асвейскі, Споецкі, Свяціцкі, Касцюковіцкі, Прапойскі, Ягомыскі, Рудзскі, Халопніцкі і Мозырскі выканалі толькі 20—25 проц. плана натуральна.

Разам з тым неабходна адзначыць, што дзяляка ішча не па ўсіх раёнах і абласцях нахончана з недапушчальнай практычнай сямбачка, з патураннем у выкананні хлебапаставак некаторымі аднаасобікам. Асабліва адстаюць у гэтай справе Віцебскі (27 проц.) і Мінская (41 проц.) вобласці. У раёнах гэтых абласцей няма сапраўднага кантролю за выкананнем аднаасобікам сваіх абавязанстваў перад дзяржавай, няма сапраўднай барацьбы з парушальнікамі дзяржаўнай дысцыпліны. Як-жа можа быць забяспечана выкананне плана на аднаасобіках ва Ушачскім раёне, калі самі кіраўнікі раёна ўлічваюць выкананне плана толькі бягучага года і зусім не ўлічваюць надоймак мінулага года?

Чэсны калгаснікам і аднаасобікам туды ўсякая спроба абійсці савецкія законы, ухіляюцца ад савецкага выканання сваіх абавязанстваў перад дзяржавай. І таму не можа быць парніма практыка нашай рэспублікі парку разлікаў і дзяржавай.

Незадавальняючы ход загацовак хлеба на нашай рэспубліцы зусім не з'яўляюцца рэзультатам іх-небудзь аб'ектыўных прычын. Урадаў у БССР у гэтым годзе сабран добры, токі завалены хлебам. Калгаснікі хочуць як мага хутчэй і поўнасьцю разлічыцца са сваёй дзяржавай. Затрымак адбываецца толькі там, дзе сапраўднаму не арганізаван абмотат хляб, яг ачыстка і транспарціроўка. І калі гэта не ўсёды зроблена (а адставае ад абмотат у рэспубліцы вялікая), то ў гэтым, перш за ўсё, вiнваты многія старшын калгасаў, многія кіраўнікі раёнаў, загаўчючых арганізацый і МТС.

Затрымку хлебапаставак нельга інакш разглядаць, як прадаўжэнне правапарушэнняў практыкі, як рэзультат проціпаставлення сабесічных інтарэсаў калгасіў арганізацый. Партыйныя і савецкія арганізацыі павінны смелай, больш рашуча выкрываць і прасякаць усякую агульняржаўную спробу з боку кіраўнікоў калгасаў, а таксама з боку любога іншага ра-

## АДАБРАЮЦЬ МУДРУЮ СТАЛІНСКУЮ ПАЛІТЫКУ САВЕЦКАГА ўРАДА

У светлым, прасторным памяшканні, упрыгожаным партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада сабраліся рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя завода «Ударнік» (Мінск), каб праслухаць даклад дэпутата Вярхоўнага Савета СССР, намесніка старшын Соўнаркома БССР тав. Ванеева аб выніках унечарговай Чарвертай Сесі Вярхоўнага Савета СССР.

У сваім змястоўным дакладзе тав. Ванееў расказаў рабочым аб законах велізарнай важнасці, якія былі прыняты і зацверджаны на Сесіі савецкага парламента.

— Першае пытанне, якое разглядала Сесія, — гэта закон аб адзіным сельскагаспадарчым палітыку. Ён сустрэў аднадумнае адарэнне ўсіх дэпутатаў. Гэты закон забяспечыць далейшы ўздым нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, з'явіцца магутным рычагом далейшага ўмацавання і росту нашых калгасаў.

Дакладчык далей расказавае сваім выбаршчыкам аб тым, з якім аднадумствам і нахвненнем быў зацверджан на Сесіі новы закон аб усеагульным ваенным абавязку.

— 3 дня завяршэння старога закона аб абавязковай ваеннай службе прайшло 9 год. Мігта змяняцца аб'екты ў нашай краіне за гэты час. Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія ўмацавалася ў многа раз. Выраслі яе ўзброеныя сілы і баявая тэхніка, асапнаюна складанейшымі механізмамі. Ішчыне патрабавала выдання новага закона аб усеагульным ваенным абавязку.

Далей дакладчык чытае тое месца з даклада Народнага Камісара Абароны СССР таварышча Варамылава, дзе нарком паказвае рост і развіццё ваеннай тэхнікі і ўзброенне Чырвонай Арміі за апошнія годны.

— Закон аб усеагульным ваенным абавязку, зацверджаны на Чарвертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, — гаворыць тав. Ванееў, ішчыне больш умоўніць баявыя рады нашай доблеснай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. І калі ворагі адважыцца пасягнуць на савецкія тэрыторыі нашай рэспублікі, то іх пасігнае такі-ж лёс, як японскіх самураіў у раёне возера Хасан і на граніцы Мангольскай Народнай Рэспублікі.

Тав. Ванееў затым паграбана расказаў аб ратыфікацыі савецка-германскага дагавора аб ненападзе.

— Дэпутаты выслушалі выключна па сваёй глыбіні і прадзіўнасці паведамленне Старшын Савета Народных Камісараў і Народнага Камісара Замежных спраў таварышча Молатава аб ратыфікацыі савецка-германскага дагавора. Глава Савецкага



Іванал Яаўлевіч Ванееў—старшы вопях калгаса імені Леніна (Чавускі раён, Магілёўская вобласць) удзяльнік Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Фота А. Росальскага (фотакроніка БЕЛТА).

## У Савец Народных Камісараў СССР

### Аб апазнавальных знаках Савецкіх марскіх суднаў

Урад, з прычыны ваеннай абстаноўкі, жадаючы засярачы савецкія марскія судны ад неперадмерных нападаў з боку воражых і абліччыць вышэйшым прыналежнасці гандлёвых суднаў Савецкаму Саюзу, прыняў 5 верасня гэтага года наступную паставаку:

1. Для яснага абазначэння прыналежнасці Саюзу ССР марскіх суднаў, устаноўлены наступныя апазнавальныя знакі, палітычныя намяшчэнні на ўсе марскія судны СССР, акрамя караблёў РС ВМФ і партыйных войск НКВІ:
- а) На абодвух бортах ва ўсю даўжыню спародка, на белым фоне, ізабражэнне дзяржаўнага флага СССР і, пад флагам літар U S S R, нанесеных чорным колерам.
- б) На палубе, над трумам № 3 (зяду капітанскага мостіка), ізабражэнне дзяржаўнага флага СССР і, пад флагам літар U S S R, нанесеных белым колерам.
- в) На фок-маче, у лачны час, тры

вертыкальна размешчаных агні: зялёны—чырвоны—зялёны.

2. Абавязальна устаноўны, падпрямемствам і арганізацыі, у вядзенні і эксплуатацыі якіх знаходзяцца судны, указаныя ў арт. 1, прыняць меры да неадкладнага намяшчэння вышэйпамяняных апазнавальных знакаў.

3. Абавязальна капітану суднаў, указаных ў арт. 1, трымаць у морм карызна флага палітычным кружным сукні, а ў выпадку набліжэння лодчы ваеннага карабля або самалёта падаваць пражэктарам (або ліхтаром ручнога дзеяння), аўбуку (марзе сігнал з літарамі USSR

4. Забараніць выхад з партыў СССР суднаў, указаных у арт. 1, не забяспечаных вышэйпамянянымі апазнавальнымі знакамі.

НКВС давеў да ведама ўрадаў замежных дзяржаў аб вышэйпамяняных апазнавальных знаках савецкіх марскіх суднаў.

## У К А З

### ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОўНАГА СОВЕТА СССР

#### аб назначэнні т. Міцэрэва Г. А. Народным Камісарам Аховы Здароўя СССР

Назначыць таварышча Міцэрэва Георгія Андрэевіча Народным Камісарам Аховы Здароўя СССР.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН,  
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРНІН.

Масква, Брэмль,  
8 верасня 1939 г.

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ РАБОЦЕ ІХ ПЛЕНУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА ВЛКСМ

Ліямі закончыўся IX Пленум Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ.

Пленум абмеркаваў пытанні:

- а) Аб уздзе комсомольскіх арганізацый Савецкай і Горкаўскай абласцей у дзяржаўнай і гаспадарчай рабоце.
- б) Аб рабоце комсомола ў школе.
- в) Аб абароннай і фізкультурнай рабоце ў комсомольскіх арганізацыях.
- г) Аб уздзе комсомольскіх арганіза-

цый у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

Па абмеркаваных пытаннях прыняты адпаведныя рашэнні.

Пленум выбраў сакратарам ЦК ВЛКСМ тт. Населкіна Ф. І., Раманава Н. Н.

Пленум увёў тав. Населкіна Ф. І. у састаў пленума і бюро ЦК ВЛКСМ.

## Тыраж пазыкі умацавання Абароны СССР

11 верасня, у г. Улан-Удэ (Бурят-Монгольская АССР) пачнецца 7-мі тыраж выйгрышаў пазыкі Умацавання Абароны Саюза ССР. Будзе разыгран 280.900 выйгрышаў на суму 46.088.800 рублёў, у тым ліку 53 выйгрышы на 3.000 рублёў.

Тыраж пазыкі ўмацавання Абароны СССР

## Будзем служыць колькі спатрэбіцца

Н-ская часць БАВА. (Нар. «Звядзі»).

На парадзжэннях Н-скай часці БАВА з велізарным уздымам праходзіць сходы байпоў і камандзіраў. Увесь састаў часці годна і адданушна вітае гістарычныя рашэнні Унечарговай Чарвертай Сесі Вярхоўнага Савета СССР.

На сходы курсантаў школы малодшых камандзіраў выступіў выдатны байвоў вучобы тав. Дончанка. У яго словах вылічыў выражэнне патупі і думкі, якімі поўны зараз чырвонаармейскі і камандзіраў.

— Я быў сельскім настаўнікам, і як далаўнік аслабавіўся ад прызыма. Я рашыў перамяніць спецыяльнасць, каб быць прызыманым у Чырвоную Армію. Мая мара— ўсё жыццё аддаць самаму патрыятыму ў нашай краіне — ваенскай службе. Я імкнуся адуладць веламі, каб быць выдатным камандзірам.

Іржучу прамую сказаў на сходы малодшых камандзіраў намеснік палітрука тав. Сасіпін. Ён расказаў аб тым, які выдатнай школай з'яўляецца для яго Чырвоная Армія.

— Два годны назад я быў комсомольцам, зараз разіма даярваў мяне палітычнае выхаванне чырвонаармейскай. Я стаў членам большэвіцкай партыі. Чырвоная Армія выхавала мяне стойкім барацьбітом за справу Леніна—Сталіна. Я гарача вітаю новы закон аб усеагульным ваенным абавязку і запэўніваю партыю, што, колькі-б ні спатрэбіцца мяне служыць у Чырвонай Арміі, я дастойна воіна Чырвонай Арміі з часцю апрадаю.

— Я быў сельскім настаўнікам, і як далаўнік аслабавіўся ад прызыма. Я рашыў перамяніць спецыяльнасць, каб быць прызыманым у Чырвоную Армію. Мая мара— ўсё жыццё аддаць самаму патрыятыму ў нашай краіне — ваенскай службе. Я імкнуся адуладць веламі, каб быць выдатным камандзірам.

Іржучу прамую сказаў на сходы малодшых камандзіраў намеснік палітрука тав. Сасіпін. Ён расказаў аб тым, які выдатнай школай з'яўляецца для яго Чырвоная Армія.

## РАЗАМ З МУЖЧЫНАМІ БУДЗЕМ АБАРАНЫЦЬ СВАЮ РАДІМУ

ПОЛАЦК, 8 верасня. Служачы школы медыцынскіх сестэр з вялікай радасцю сустрэлі закон аб усеагульным ваенным абавязку. Выступіўшы на сходах маладыя патрыятыкі таварышкі аб сваёй гатоўнасці абараніць свяшчэннай завязанні краіны сацыялізма.

Комсомолка тав. Бычынна сказала:

— Новы закон аб усеагульным ваенным абавязку выражае патупі ўсіх жанчын нашай краіны, гатовых па першаму закліку партыі і ўрада, рука-аб-руку з мужчынамі выступіць на абарону нашата ішчасцінага жнінця.

Мы будзем выдатна вучыцца, станем кваліфікаванымі медыцынскімі работніцамі, каб па большэвіцку выконваць свой свяшчэнны абавязак—ахоўваць здароўе воінаў краіны сацыялізма.

Пасля абмеркавання Закона аб усеагульным ваенным абавязку, вучучыся медыцынскія сестры заключылі паміж сабой сацыялістычныя дагаворы, у якіх абавязаліся выдатна вучыцца, палепшыць абаронную работу ў школе.

## МЫ МАГУТНЫ І НЕПЕРАМОЖНЫ

Роўна ў 3 гадзіны, пасля сачэння работы 1-й змены, рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі новабеліцкага лесакамбіната запінулі чырвоныя куткі пахад. З выключнай увагай яны слухалі інфармацыю аб выніках работы Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. Пасля ішчыне сваіх выступленняў гарача адабраў рашэнні Сесіі.

Стаханавец метызнага шыха тав. Маціян заваў:

— Уся наша краіна адабрае мудрую палітыку савецкага ўрада. Слова таварышча Молатава аб савецка-германскім дагаворы выражаюць нашы думкі.

Майстар абавыі вытворчасці тав. Гладоў з захапленнем гаварыў аб росце магутнасці нашага вялікага Савецкага Саюза.

— Тое, што Германія заключыла з намі дагавор аб ненападзе, паказвае нашу магутнасць і непераможнасць.

Майстар электра-зварачнага цеха тав. Пахомай у сваім выступленні заклікаў рабочых калектыву да ішчыне большага ўма-

## Частковы прызыў запасных у Чырвоную Армію

У сувязі з германа-польскай вайной, якая набывае ўсё больш шырокі і пагражаючы характар, урадам прынята рашэнне ў мотэх далейшага ўмацавання абароны краіны аб частковым прызыве

ў Армію некалькіх узростаў.

Прызыў запасных ў Чырвоную Армію правядзены на Украіне, Беларусі, Ленінградскай, Маскоўскай, Калінінскай і Ордаўскай ваенных акругах. (ТАСС).

## ХРОНІКА

Соўнарком Саюза ССР прадставіў Народнаму Камісарыату Знешняга Гандлю Саюза ССР права абмяжоўваць або забараняць вываз тавараў, а роўна і дастаўку ўсё апраўленых тавараў з Саюза ССР у краіны, у якіх законодаўства, адміністрацыйныя распараджэнні, адміністрацыйнае або судовая практыка, да апраўлення.

Сёння, у 7 гадзін вечара, у Зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета БССР (Дом урада) адбудзецца агульнагарадскі сход партыйнага актыва г. Мінска па выніках работ унечарговай Чарвертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

# БУЙНЫ КРОК У БОЛЬШЭВЦКІМ УМАЦАВАННІ КАЛГАСАЎ БЕЛАРУСІ

П. ПАНАМАРЭНКА  
Сакратар ЦК КП(б) Беларусі

XVIII з'езд ВКП(б), завяршаючы вельмі плённы Трэці Сталінскі партыйны з'езд, сваімі рашэннямі пакінула неабходнасць дасягнуць ўсёагульнага арганізацыйна-гаспадарчага умацавання сельскагаспадарчай арміі, развіцця і ўмацавання грамадскай уласнасці калгасоў, якая з'яўляецца асновай дасягнення ўзростаў сельскай гаспадары і матэрыяльна-культурнага ўзростаў жыцця калгаснага сялянства. З'езд звярнуў увагу партыйных арганізацый на неабходнасць умцавання барацьбы з пераходнымі стаянкамі сельскагаспадарчай арміі.

Пленум Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) у маі 1939 года прыняў рашэнне «Аб мерах аховы грамадскай уласнасці калгасоў і развіцця сельскай гаспадары». Рашэнне майскага Пленума ЦК ВКП(б) паказала, якую сур'ёзную пільгу нававі калгасам нававі стаянку стварэння і якасць сур'ёзную неабходнасць да сацыялістычнага ладу яны ў сабе мелі. У гэтым найважнейшым палітычным і тэарэтычным дакуменце нашай партыі Цэнтральны Камітэт ВКП(б) ўчыты калгасны партыйны большавізм кіраванню калгасамі, зноў напамінае ўсім партыйным і савецкім арганізацыям, што дасягненні поспеху і перамогі калгаснага ладу пачаць залежаць ад нававі кіравання, ад умцавання і свечасовай дапамогі калгасам.

Таварыш Сталін вучыць партыю бачыць не толькі сённяшні дзень калгасоў, але і яна ўдзяць сабе дасягнуць перспектывы развіцця калгасоў, аб'явіць ім рух уперад, свечасова палітычнае вяршэнне і ўстанавіць тупіцыю, якія стаяць на шляху іх развіцця.

Сярод мер, накіраваных да большэвіцкага умацавання калгасоў, вялікае значэнне мае сяленне гаспадарак у новых участках калгаснага сельскагаспадарчага ўласнасці. Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Саюзарком СССР абавязалі партыйныя і савецкія арганізацыі дасягнуць развіцця ў сельскай гаспадарцы ўчасткі калгаснага ўласнасці, якія ёсць у раёнах новых сельскагаспадарчых участкаў і ў Беларусі ССР, аб'явіўшы гэтыя калгасныя ўчасткі аднаго меса і на дасягнуць іх прасцягнутымі ўчасткі ў месцах сялення на стаянках новых. Гэтыя паставы партыі і ўрада аднаго вялізнага арганізаваную пошу ў абласцях партыйных і непартыйных большэвіцкай Беларусі на дасягнуць барацьбы за арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгасоў, за дасягненні ўзростаў сацыялістычнай сельскай гаспадары і была сур'ёзна калгасным сялянствам Беларусі з выключным палітычным уздзеяннем.

Тысячы партыйных агітатараў, раз'ясняючы рашэнне партыі калгасам, знаходзілі не толькі гарачы водук у сэрцах чэсных тружэннікаў калгаснай вёскі, але і новае разуменне гэта вялізнага магчымасцей, якія стваряе гэта пастава для дасягнення ўмацавання калгаснага ладу і дасягнення матэрыяльнага дабрабыту і культурнага ўзростаў калгаснікаў.

Пад кіраваннем партыі калгаснае сялянства Беларусі дасягнуць сур'ёзных поспехоў ў сельскай гаспадарцы: 92 процанты сельскай гаспадары знаходзіцца ў калгасе, калгасны апрацоўшчы 97 процант усеі пасевнай плошчы рэспублікі. На службу калгаснаму сельскаму паўстанню 234 МТС з машынным паркам у 9 тысяч трактараў, 1300 камбайнаў, звыш 4 тысяч аўтамашын і вялікай колькасцю іншых савецкіх сельскагаспадарчых машын. У параўнанні з 1932 года пачаўся буйны развіцця жыцця ў Беларусі ССР пачаўся на 49 процант, вёскі — на 104 процанты, а вёскі і колгасны 43 процанты. У рэспубліцы ліквітавана безработніцтва сярод калгаснікаў. Створаны выдатныя калгасныя сельскагаспадарчыя Беларусі маюць тысячы арганізацый, 800 трынаццаці тысяч, 21 тысяч трактараў, каля 5 тысяч машыністкі малатарна, механікаў МТС і т. д.

Усім гэтым поспехам калгаснае сялянства Беларусі абавязана большэвіцкай партыі і яе правядзенню — Леніну і Сталіну. Беларускі народ пад кіраваннем большэвіцкай партыі, у сэрдустве з вялікім рухлівым народам заваяваў савецкую ўладу, аставаў яе ад паянцёў ворагаў, пабудаванне сацыялістычнае грамадства і забеспечыць вышэйшыя рэзультаты і культурнага дабрабыту працоўных. Калгаснае сялянства Беларусі, згуртаванае вакол партыі большэвіцкай, рашуча стаіць на шляху калгаснага развіцця гаспадары, на шлях стварэння новых грамадскіх асноў у вёсцы, забеспячэння ліквідацыю галечы і асцяплення ў вёсцы і ўлучэнне ўсёга сялянства пад кіраваннем рабочага класа ў актыўную творчую работу на будаўніцтву сацыялізма.

Трагічна-бухалёўскія і буржуазна-нацыяналістычныя прамажыны агенты фашызма па працягу многіх год прававілі падарваць справу калгаснага будаўніцтва ў БССР. Яны стварылі розныя разгалі на шляху гаспадарчага ўмацавання калгасоў, куды-гдзевы падарвалі асноўнага асноўнага калгаснага жыцця — Сталінскага стаянку сельскагаспадарчай арміі. — штурхалі забараніць свабоднае землепарадкаванне зніжкі ўдзяльнасці калгаснага паляў, парывалі жыццяздавальную. Пастуючы жаданні пастаянна камітэты ў Беларусі і пераважна яе ў калоніі фашызма, ворагі народа працягвалі ўсё, што было ў іх сілах, для насаложэння ў Беларусі хутароў, развіваючы, што хутары з'яўляюцца базай, на аснове якой магчыма будзе ажыццэвіць аднаўленне калгаснай гаспадары. Ворагі ў поўнай меры аправавілі, які торма і перашкоду ў справе сацыялістычнай перабудовы вёскі пастаянна дала хутарыяны сельскай гаспадары Беларусі, і таму яны ўсім імкніліся культурнае хутарыяны гаспадары.

Партыя бачыла неабходнасць дасягнення звышніх урагав народа.

Пад кіраваннем сталінскага Цэнтральнага Камітэта партыі калгаснае сялянства Беларускай ССР упэўнена ідзе ўперад па шляху ўмацавання калгасоў. Калгасны лад пачаўся ўмацавацца. Стаўка ворагаў на пастаяннае капіталізм у вёсцы, стаўка на хутары вяртаўся ўніз. У корані зніжэння грамадскай асноў у вёсцы. Калгаснае сялянства Беларусі, у гэтым ліку і калгасныя якія жывуць на буйных участках хутарскага землеарыстання. — гэта новае савецкае сялянства, сялянства, вызваленае ад эксплаатані кудыкоў і пачыццяў, сялянства, якое базіруе сваю работу на калгаснай працы і калгаснай уласнасці.

Дзіным словам — гэта наша новае калгаснае сялянства.

Аднак, пры ўсім гэтым наўнасць хутароў, разамшаных на грамадскіх землях калгасоў, знаходзіцца ў сур'ёзнай супрацьпастаўленасці з калектыўным грамадскім уласным гаспадарам. Інтэрэсы дасягнення арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў, умацаванне працоўнай вышэйшай пачынальнай прыязнасці ў аднаўленні формы землеарыстання з новымі грамадскімі асноўнамі, якія складаліся ў калгаснай вёсцы. Наўнасць хутарскага развіцця стала прастаўляць сур'ёзную перашкоду ў справе ўмацавання грамадскай гаспадары ў калгасе. Яна супрацьпастаўляе прынамся дасягненні калгаснай гаспадары, асабліва калгасны пераходныя правільна скарыстаць і арганізаваць працу, тармава механізацыю і вывядзенне праўных свабодароў, зніжкі працукі прыязнасці калгаснай вытворчасці.

На 1 студзеня 1938 года ў Беларусі налічвалася 160 тысяч хутароў з 3 гектара ліку ўсё сельскай вёскаў 21 процант гаспадарак былі расселены на хутары. У асноўных раёнах Беларусі, у пачатку вёскаў ў некаторых раёнах Віцебскай вобласці: Багушэўскім, Лёўскай, Сенненскім, Суражскім і іншых, — вёскаўнае сельскае гаспадарак, аб'явіўшы ў калгасе, была размешчана на буйных участках хутарскага землеарыстання. Тэрыторыя асобных калгасоў прыцягвала на некалькі кілометраў. Арганізацыя працы ў калгасе ўскладналася да крайнасці. Гэта наклывала адбітак на ўсё стаянне жывячых калгасоў. Часта калгаснікі, які працягвае на хутары — вольна ад калгаснага працця, — выпалілі ўсім з поля асноўнага кіравання калгасна. Ва многіх выпадках пераходныя стаянку сельскагаспадарчай калгаснікаў, працягваючы на хутары, доўгі час не заўважалі калгаснікаў кіраваннем калгаснікаў, якія жывуць на хутары, вялома, значна менш аб'явіўшы палітыка-культурнай работай, не нававі калгасныя сродкі, вытворчых нававі не атывалі ў дастатковай ступені арганізацыйнай сувязі з калгасам. Маладзё, працягваючы на хутары, не аправавілі ў дастатковай меры ўлучэнне камуністычных арганізацый не ўключэння ў работу калгасных бібліятэк, клубоў і т. д. неумна, прастаўляла німаля перашкоду ў фарміраванні савецкай моладзі ў камуністычным духу.

У калгаснікаў і араб'ва ў аднаасобна каў, працягваючы на хутары, частой чынам ідзе-небудзь узнікалі тэндэнцыі на паянцёў свайх прасцягнутымі ўчасткі, да захавання калгаснай зямлі, уключэння імяне ператварыць асобную пачынальную гаспадарку ў асноўную крыніцу даходу ў шкору рабоне калгасе.

Рашэннем Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) пераўтварэнне хутароў Беларусі ставілася задачай — селіць 90 тысяч хутароў у бачыным годзе. Рашэнне гэта, выключна важнае па сваёй палітычнаму значэнню, прастаўляла сур'ёзны экзамен для партыйных арганізацый Беларусі.

Адказнасць за гэта, якая стаяць перад камуністамі Беларусі можа быць аправавіць калгаснікаў і тым, што селіцца з хутароў закрывалася, прыязнасці, адна дванадцата частка насаложыцца рэспублікі.

Уворахны развіцця ЦК ВКП(б), большэвіцкай Беларусі прыступілі да працягнутага ажыццяўлення ўказанняў партыі. З моманту апублікавання паставы Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і Саюзаарком Савяц ССР, з 1 чэрвеня 1939 года па 5 жніўня 1939 года на Беларусі селіцца ў калгасныя паселішчы 109 тысяч хутарскіх гаспадарак. Такім чынам, звыш устаўленага партыяй і ўрадам плана сялення з хутароў на 1939 год было селіцца да дзяткова 19 тысяч вёскаў.

Большэвіцкай Беларусі, селіцца ўказаннем Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), ўказаным таварышам Сталіна, пасяхова вырашанай задачы вялікай палітычнай важнасці, якая адбывае вельмівае магчымасці для дасягнення ўмацавання калгаснага ладу ў рэспубліцы.

Што дапаможа пасяхова выказаць план за такі кароткі тэрмін? Асноўнае і самае галоўнае, што палітычна правільнае пачаць, — гэта тое, што рашэнне партыі і ўрада аб сялення з хутароў выражана кроўныя інтэрэсы калгаснікаў. Гэтае рашэнне выклікала вялікі палітычны ўзрост у калгаснікаў, які пасля раз'яснення выказаў поўную гатоўнасць выказаць рашэнне і неадкладна селіцца з хутароў. Калгаснікі, слухаючы аб'явенне партыйных агітатараў, паўсячасна таварышам: «Рае рашэнне палітычна таварышам Сталіным і таварышам Маладзёвым, — значыць, гэта ў інтэрэсах калгаснага ладу. Трэба неадкладна селіцца».

Цяжкія вінікі хутарыяны ачыталі на сабе ўсе калгаснікі. Можна з упэўненасцю сказаць, што рашэнне аб неабходнасці ліквідацыі хутарыяны літальнага назрела ў калгаснікаў. Каляватнасць гэтых адносінаў выказанне старшын калгасна «Сталінавец», Раёнскага раёна, тав. С. Жуваня:

«Наша сельскагаспадарчая «Сталінавец», Вялікая частка сельскагаспадарчай, пачынае 60 вёскаў. Пераважная маса калгаснікаў — энергічныя, паянцёўны людзі. Яны дужа працуюць на калгаснай вытворчасці. За апошнія год калгасны значна ўмацаваўся, стаў багаты і магутны гаспадары і лічыцца адным з пераходных у раёне. Раёне мажэжнасці і дабрабыт саміх калгаснікаў».

Але мы маглі б дабіцца значна большага. Пераважна гэтаму вольна пасялянасць гаспадары калгаснікаў на хутары, 37 сем'яў калгаснікаў жылі сярод лесу, багод на адлегласці 4—5 і больш кілометраў ад цэнтры. Пякка пачыналася чынам арміі. Асабліва ачыталі гэта значэнны, якім трэба было паспеш да дасягнення дасяг, прыгатаваць абад та смлі і ў час за некалькі кілометраў прыйшлі на работу. Выйшлі, былі, рана ў поле і бачылі: усе калгаснікі, якія жывуць у цэнтры калгасе, даўно працуюць, хутарыяне толькі пачынаюць збірацца. А вёскарам яны першыя ўключылі дамоў.

Зара, пасля сялення, выказаў калгаснае сяло, частае, з шматлікімі рудзімі, новымі светлымі дамамі. У ім пачынае многа праць, вёскамі. У калгасе пачынае тая ішчынна. Не гледзячы на тое, што значная частка калгаснікаў была

адарвана ад палітых работ, мы ўсё-ж лепш мінулагадня змагі дагледзець нашы пасевы і падрыхтавацца да ўборкі. Людзей у калгасе не прывыкалі, а ў сядзе стала маюгадней, вёскалей. Усе мы жывем разам, у адной дружнай калгаснай сем'і».

У той жавай і складанай рабоце, як сяленне з хутароў, справа не абшпавае без спрыяльнасці, якія пачыналі гаварыць і суміяваліся — ці магчыма ў такі кароткі тэрмін рашучы гэтае заданне. Уладзе разбіць правільныя настраі негаторых у раёнскую раёнаў і абласці, якія халелі падпарадкаваць тэмпы сялення хутарскіх гаспадарак тэмпам абдувоў дамоў. Справа звядзлася к тэму, што звылі некалькі дамоў з хутароў на працягу тэсна, абдувоў іх на новым месцы і тэсна пасля гэтага селіцца на хутарыяны групы. Гэты прыняты быў паказанне ў аснове сялення ў Гомельскай вобласці. Там было складані адпаведны графік, расцягваючы сяленне на некалькі месцаў. На працягу таго ж графіку атывалі-валася так, што калгас, які мае 10 хутарскіх гаспадарак, пачынае быць іх селіцца за пачы месаў, г. зн. на два хутары ў месаў, у той час, як ён мог іх селіцца ў адну ці дзве месаў. Такім апагуістычным графікам робіцца паставіцца аба ў 3 адставах. Улучэннем Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) Беларусі гэты графік быў зменшан. Просты разлік пачынаў зусім іншае рашэнне пачынаць. Жыцьні паказала, што пасля таго, як кабуова з хутары звысца ў калгаснае паселішча, калгаснікі, які правя та, энергічным чынам былі рады абдувоў дама, да іх прыходзілі на дапамогу сваякі, суседзі. Меліцца та-та-ж здыражыць крызіт, калгаснікі наймаў рабочую сілу для абдувоў дама, і, як правіла, на тры-чатыры дзень пасля пераходзі дама падвоў за паў тав.

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана.

Вось што тыя сакратар Раёнскага РК КП(б) тав. Драгачынін:

«Да апошняга часу ў нашым раёне налічвалася звыш 3 тысяч хутароў. Пераўтварэнне арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

най меры была забяспечана ўтварам у гэтай справе камсамольцаў.

Лёўскай райком камсамола арганізаваў 13 камсамольскіх брыгад па сяленню з хутароў. Камсамольцы паказвалі выдатны ўзрост работы. 419 камсамольцаў, працягваючы на буйных участках хутарскага землеарыстання, першыя перасяліліся ў калгасныя цэнтры. Брыгада камсамольскай арганізацыі калгасна «Юніон» у саставе 10 камсамольцаў арганізавала работу па сяленню з хутароў у сваім калгасе. Камсамольцы аднамагі калгасу «Новы шлях», і за 6 дзён селілі ў калгасныя цэнтры 17 вёскаў.

Віцебскай гарадскай камсамольскай арганізацыя за ўвесь перыяд работы па сяленню нававіла ў сельскіх раёнах 7 тысяч камсамольцаў і моладзі горада. 600 дамоў былі звысцы ў калгасныя цэнтры сіламі гэтых камсамольцаў.

Прыкладны ўзрост камсамольцаў у вырашанні гэтай складанай задачы вялікай значнасцю вывіль, якія вельмівае сілы маем мы для забеспячэння поспеху партыйна-палітычнай работы на сяде. Улучэнне арміі ў 250 тысяч камсамольцаў, пры наяўнасці да 7 тысяч пачынаючых камсамольскіх арганізацый у калгасе, пры працяглым партыйным кіраваннем камсамольцы Беларусі, уключэння за сабой беспартыйную моладз, ушчыў яшчэ пачаць савецкіх, выдатных стаянкаў у гісторыю барацьбы ленынскага камсамола за поспехі сацыялістычнага будаўніцтва».

Кіруючы партыйныя і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Вось што тыя сакратар Раёнскага РК КП(б) тав. Драгачынін:

«Да апошняга часу ў нашым раёне налічвалася звыш 3 тысяч хутароў. Пераўтварэнне арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

Уворахны гэтым прынамся, Мінскі раёнавы камітэт партыі і савецкія работнікі абласці і раёнаў глыбока звысцелі, што селіцца з хутароў яны рашаюць адну з важнейшых задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў і пачынаюць пачаць на калгаснай зямлі, і ў сваёй пераважнай большасці шпавалі выключна самааддана».

У ходзе сялення з хутароў калгаснікі працягвалі апрацоўваць пуды. Дзень рабіўся недзяржным тэрмінам. Поклі рапнаапаздарскіх мэрарыштваў было прыдумана калгаснікамі для пакарання справы сялення з хутароў! У радзе раёнаў рэспублікі калгаснікі вынайшлі спецыяльныя саніталок. Пасля таго, як разбіралася пуд, дамкратамі паднялі дом, пачыналі пад дом самі і трактарам селіліся ў дзевяці гадзін пераходзілі дом паўтам, несабараным, з хутары ў калгасны цэнтр. Вёскарам гэтага-ж дня калгаснікі на тэрыторыі калгаснага цэнтры шумна в'ялі свайго новага суседа, яшчэ раёнаў праця

### ЗАКОНЧЫЛІ СЯЎБУ АЗІМЫХ

ХОПНІ, 9 верасня. (БЕЛТА). 12 калгасу раёна закончылі сяўбу азімых. Калгаснікі сельскагаспадарчай арэлі імені Калініна, змагаючыся за права ўдзелу на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў 1940 годзе, сяўбу правялі па ўстаноўленаму ўрадам тэрміну. Уся плошча засеяна высоканасіменным насеннем, выключна радовымі сямкамі.

Заканчваюць сяўбу і калгаснікі сельскагаспадарчай арэлі «Колас». У гэтым калгасе створана эфрэмэйскае звяно. На

чалі звяно — дашка калгасніц «стэханаўска т. Зяц. Свой уастак пад азімую шпаніну звяно апрацавала эфрэмэйскім металам. На кожна гектар усее на 35 вазоў гною, на 2 цэнтнеры фасфарытнай муні і на 2 цэнтнеры суперфасфата. Сяўба правядзена перакрываўным спосабам і адборным насеннем, па 200 кілаграмаў на гектар шпаніны.

Эфрэмэйскія звяны арганізаваны тасма ў калгасе «Прапа» і «Чырвоная світанне».

### НАРУШАЮЦЬ АГРАПРАВІЛЫ

СТАРОБІН. Калгасы Даманавіцкага сельсавета поўнацю закончылі сяўбу азімых. Сяўба правядзена па высакім агра-тэхнічным ўзроўні.


Аднак гэтага неадказа казачы пра ўсе сельсаветы раёна. У разе месі марудзівы з сяўбы. Узяць, напрыклад, Лістанавіцкі сельсавет. Тут план сяўбы выкананы толькі на 30 проц. Прычына — запяжкі малабы і, як вынік, пеклох насеннага матэрыялу. Так, у калгасе «Радоств», гэта сельсавета, план малабы выкананы ўсяго на 29 проц. Складана малатарыя Банапавіцкай МТС прастраівае таму, што МТС не прыслае трактараў. Па гэтай жа прычыне тры дні прастаяла малатарыя і ў калгасе імені Будзёнага, а калгас з-за адсутнасці насення запяжвае сяўбу.

На сяўбе азімых зусім дрэнна скары-сціваюцца трактары пераг Банапавіцкай МТС (дзірэктар тав. Кабаняў). Многія

трактары не працуюць. Напрыклад, у калгасе «Чырвоная ніва» прыслалі неадрамантаваны трактар, які прастаяў каля месяца. Вось вышкі прастой трактараў з-за адсутнасці гаручага. (Калгас «Чырвоны шлях» і інш.).

У пасобных калгасе пры сяўбе на-рушаюць аграправілы. У калгасе «Удар-нік» уручную засеялі 60 гектараў. У калгасе ёсць дзве сямкі. Адна з сяўбы-ёй не скарыстоўваюць. У калгасе «Чырвоны хлебавод» сяўба праводзіцца на глебе, якая ўзарапа мёлка — на 12—15 сантыметраў і з агрэхам. У калгасе «Новы быт», Мельніцкага сельсавета, сяўба на плошчы ў 15 гектараў правядзена па небаданавай глебе. Семць па небаранавай глебе і ў калгасе «Перамога». У калгасе «Фундамент сямліства» праводзіць сяўбу нечышчаным насеннем.

П. ЛОЖА.



Прызыўнікі стэханаўскай Магілёўскай металкампаніі, якія выконваюць аэрацыйную норму на 100—200 процантаў. Злева направа: В. І. Марозаў (слесар), В. І. Зыгман (горар) і Р. Я. Кузькоўскі (слесар). Фото А. Розельмана (фотакроніка БЕЛТА).

### КІРАЎЦЫ

Калектыў віцебскага станкабудуўнічага заводу, які носіць імя яго Сяргея Міронавіча Кірава, даўчы Чырвонай Арміі выдатнае папўшэнне — 34 п'ёмныхых, фізічна развітых і высокаасведомленых рабочых, з якіх 22 комсамольцы.

Віст масава-абароннай работы. Ён даў кожны на 4 абаронныя знакі.

Усе яны з пачуццямі гарачай любові да сваёй радзімы ідуць выконваць свяшчэнны абавязак грамадзяніна СССР.

Сярод прызыўнікаў завода няма ні аднаго п'ёмнага і маладзёжнага. Большасць мае асвету за 6—7 класаў, некаторыя скончылі сярэднюю і вышэйшую школу.

Прызыўнікі завода ў пераважнай большасці стэханаўцы. З вялікім энтузіязмам і актыўнасцю займаліся яны ў абаронных гуртках, упора аэрававалі ваеннай тэхнікы. І зараз гурты маладых патрыётаў упрыгожаны рэзнымі абароннымі знакамі.

Сярод прызыўнікаў ёсць і прадаўнікі заводскай інтэлігенцыі. Гэта пачальнік аддзела тэхнічнага кантролю завода інжынер тав. Каналёў, прыёмчык тав. Барабанчыкаў і інш.

Заслужаным аўтарытэтам карыстаецца на заводзе прызыўнік слесар-стэханаўцаў станкабудуўнічага цэха комсамолец тав. В. В. Баранаў. Яго дашка выпрацаўка 150—160 проц. норм. Тав. Баранаў гарэцца тым, што на працягу ўдому ў Чырвоную Армію ён разам з іншымі перадавымі рабочымі цэха быў пастаўлены на адмысловы ўдзел у зборку ўнор асва-вальных станкоў. Аказана яму давер'е ён апраўдвае высокапрадукцыйнай стэханаўскай работай.

У выступленнях на адбыўшай канферэнцыі прызыўнікаў завода, на старонках заводскай газеты «Кіравец» будучыя воіны Чырвонай Арміі выказалі гарачыя патрыятычныя пачуцці, з якімі яны ідуць выконваць свяшчэнны абавязак грамадзяніна СССР.

Тав. Баранаў марыць быць таксама стэханаўцам бязвой вучобы. Як толькі канчаткова прапоўніць дзень на заводзе, ён ідзе ў стэржонныя практыкаванні па стэржоні, не жэ ўзвешчыў у гарадскіх стралковых спарыінгах і займаў ато з перахмі месі. На гуртках у яго 4 абарон-ных знакі.

У выступленнях на адбыўшай канферэнцыі прызыўнікаў завода, на старонках заводскай газеты «Кіравец» будучыя воіны Чырвонай Арміі выказалі гарачыя патрыятычныя пачуцці, з якімі яны ідуць выконваць свяшчэнны абавязак грамадзяніна СССР.

Тав. Баранаў многа працуе на павышэнне свайго паўтэрміна ўдзельна, старанна вывучае «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Падаўна ён на даў заяву аб пры-ме ў партыю.

Я з вялікай радасцю іду ў Чырвоную Армію, — пісаў у заводскай газеце «Кіравец» дарыўчынік комсамолец тав. Рыбаню. Два месцы таму на даў мяне пры-яў і комсомол, які выхоўвае мяне ў духу беззаветнай любові да радзімы, да камуністычнай партыі і любімага пра-вадзіча народаў таварыша Сталіна. За час надрэхтуні да прызыва я даў нормы на значок ПІХА, ГСА і хутка зям нормы на вараўшчэўскага стралка. Я быў прасіць прызыўную камісію аб «чым-каб мяне накіравалі ў наш слаўны Ваен-на-Марскі Флот. Будуць мужна, з дастоін-ствам і чэсна абараняць наша радзіна, пачынаючы зям, нашы свяшчэнныя гра-ніцы».

В. Т. САНАБУТ, дырэктар Забачанскай МТС, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

Завод і аэрадом — два месцы, дзе звычайна прашодзіць свой час прызыўнік комсамолец тав. Караньскі. Ён сістэма-тычна выконвае норму на 160—180 проц. і добра асваўвае майстарствам самалетаваджэння. Тав. Караньскі 15 раз прыяў з пашаткам. Ён тама-са вараўшчэўскі стралок, значкі ПІХА, ГСА, ГПА.

Узрор высока свядомага воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі прастаўляе са-бой прызыўнік, комсорг цэха № 2 слесар тав. Тумарынсон, які сістэ-матычна выконвае сваю норму на 200 проц. Свайм асабістым прыкладам ён вы-чынь комсамольцаў і ўсю рабочую моладзь цэха, які трэба змагнацца за прамішляль-ца, за высокую якасць прадукцыі. Усе ком-самольцы цэха па прыкладу свайго комсорга з'яўляюцца стэханаўцамі, ас-трэўчышчыкамі сямлістваўнага спары-ніцтва.

Радаснымі перажываннямі дзеліцца праз газету з рабочымі завода і другі прызыў-нік комсамолец тав. Геніенін:

Завод і аэрадом — два месцы, дзе звычайна прашодзіць свой час прызыўнік комсамолец тав. Караньскі. Ён сістэма-тычна выконвае норму на 160—180 проц. і добра асваўвае майстарствам самалетаваджэння. Тав. Караньскі 15 раз прыяў з пашаткам. Ён тама-са вараўшчэўскі стралок, значкі ПІХА, ГСА, ГПА.

Дзень прызыва ў Чырвоную Армію для нас, савецкай моладзі, з'яўляецца вя-лікім сямтам. Да прызыва я рыхтуюся даўно. Стаў нормам на значок вараўшчэў-скага стралка. ПІХА, ГСА. Дарыўчыную падрэхтунку я скончыў на выдатку. У час абароннага дзеліцца, які быў наве-дзены на нашым завязе, я 7 гадзін пра-стаў у прап'агазе, за што атрымаў ад-дырэкцыі завода пазыку. Як таксама з'яў-ляюцца актыўным фізікультурнікам. Узвеш-чыў у зямчэўкай камандзе футбалістаў, якія заняты ў горадзе перае месца.

Слаўчыць свай радзіну жаляю ў бое-ветанавых частках. Там буду працягваць га-туеж стэханаўскаю ініцыятыву, які і за-раз па вытворчасці.

Дзень прызыва ў Чырвоную Армію для нас, савецкай моладзі, з'яўляецца вя-лікім сямтам. Да прызыва я рыхтуюся даўно. Стаў нормам на значок вараўшчэў-скага стралка. ПІХА, ГСА. Дарыўчыную падрэхтунку я скончыў на выдатку. У час абароннага дзеліцца, які быў наве-дзены на нашым завязе, я 7 гадзін пра-стаў у прап'агазе, за што атрымаў ад-дырэкцыі завода пазыку. Як таксама з'яў-ляюцца актыўным фізікультурнікам. Узвеш-чыў у зямчэўкай камандзе футбалістаў, якія заняты ў горадзе перае месца.

Тав. Тумарынсон — прыкладны актывіст.

Слаўчыць свай радзіну жаляю ў бое-ветанавых частках. Там буду працягваць га-туеж стэханаўскаю ініцыятыву, які і за-раз па вытворчасці.

### СПЛАВУ—БОЛЬШЭВІЦКІЯ ТЭМПЫ

На сплавных раках Беларусі наступіла зашпіна. На водных мастаках усё ра-дзей паўзюшча газэхом, гоні з краў-дзінай. На фарміраваных пунтах, пры-станях, сплавных канторах адчуваецца неадзінадушны, нічыг непраўданы сплав.

Маж тым, становіцца са сплавам тры-вожае. На 1 верасня калгасдарны план пуску драўніны выканан трасам Белеса-сплаў на 87 проц. Да канечных пунтэў прышлаўца — 76,6 проц. адзаны. У п'ці зараз знаходзіцца 335 тыс. кубаметраў лесу.

сплавшчыкаў Гомеля, Мозыра. Рагачоўскі пазаволь высокі ўзрор работы, сістэ-матычна перавыконваючы свае заданні.

Брыгада Студзёна Грыгорыя (Гомельская кантора) з 6 чалавек даштала ў апош-най дэкадзе жніўня караван з лесам да канчаткова пунтэа на 5 дзён раней тэрмі-ну. Акрамя асноўнага заробтку яна ат-рымала яшчэ 100-процантвую прамію-набаву. Такім чынам брыгада зарабі-ла за 5 дзён 916 рублёў.

За дзятрміновы прышлаў драўніны го-мельская кантора вышлала сплавшчыкам толькі адной прамію-набаву 195,8 тыс. рублёў.

Аднак стэханаўскі рух на сплаве яшчэ велікі слаба развіў. Даштаткова прывесці гэкі прыклад. На бабруйскай канторы, дзе працуюць 1265 сплавшчыкаў, наліч-ваецца ўсяго 106 стэханаўцаў.

Ход месасіламу ў жніўні і ў першыя дні верасня ўпусае сур'юзнае тры-ногу за свечаснае выкананне ўрада-вага заданія. Да 5 вострычана трасам Белеса-сплаў навінен прышлаўца да ка-нечных пунтэў яшчэ поўдзіўна куба-метраў драўніны.

Кіраўнікі сплавных арганізацый і леса-заготавічых трасаў павінны праявіць мак-сімум намаганняў, каб выканаць адказнае заданне і поўнацю забеспечыць сямлі-стычныя прадпрыемствы неабходнай драў-нінай.

20 жніўня Паркамлес тав. Гайсін вышаў загад, у якім узаавяца на дзённую ра-боту работнікаў бабруйскай канторы, ас-траўна на кіраванні сплавных участ-ках. Пачальнік канторы тав. Галешка пранававана прыняць тэрміновыя меры для ліквідацыі прывіву на пазней 1 вер-асня.

Аднак работнікі Паркамлеса даштвалі сабе расаслаць гэты загад на месцы толь-кі 28 жніўня. Ці варта даштываць, што такое «аператыўнае» кіраўніцтва Паркам-леса сваімі прадпрыемствамі паўрад ці прыясе якую-небудзь карысць у справе ліквідацыі прывіву на сплаве.

І. ВАСІЛЬКОУ.

### СЯЎБУ АДКЛАДВАЮЦЬ ДА ЗАМАРАЗКАЎ

БЫХАУ. Калгасы раёна па 5 верасня план сяўбы азімых выканалі толькі на 24,2 проц. Асобныя сельсаветы, якія Ніжне-Томічынскі, Дунайскі, Тайманскі і Нова-Выхаўскі да сяўбы толькі пры-ступілі.

У многіх калгасе на сяўбе не захв-ваюцца элементарныя агра-тэхнічныя пра-цы. У калгасе Баркалабаўскага, Ніжне-Томічынскага і некаторых іншых сельсаве-таў семць уручную. З наўных у калгас-ска раёна 32 конных сямка выкарыстоў-ваюцца толькі 7. астатнія стаіць без ра-боты. З 37 трактарных сямка МТС пра-цуюць толькі 12.

У разе зрываецца абмен радзота па-сены на сямтаве. Згодна плана на скла-

дах Заготгартно калгасы павінны абмяніць 255 тон насення, абменна-ж усё 2 то-ны. Зрываецца план і міжкласнага аб-мену, абменна толькі 450 цэнтнераў, пры-плане ў 8,292 цэнтнера. Такія калгасы, як «Чырвоны Пунтэў», «2-я пунтэў», «Пражэктар», Валасна-Слоўска сель-савета, «Майская раніца», Ніжне-Томіч-ына сельсавета, не змянілі ні аднаго цэнтнера насення. Там семць несартвым насеннем.

Рабіцца кіруючыя арганізацыі і аса-біва раёна не заклочаны тым, што ўра-дзаны тэрміны сяўбы азімых прайшлі што запяжвае сяўбу да замаразкаў гэта значыць нанесці вялікую страту будуча-му ўраджaju.

Г. ПАУЛАУ.

Віст масава-абароннай работы. Ён даў кожны на 4 абаронныя знакі.

Сярод прызыўнікаў завода няма ні аднаго п'ёмнага і маладзёжнага. Большасць мае асвету за 6—7 класаў, некаторыя скончылі сярэднюю і вышэйшую школу.

Прызыўнікі завода ў пераважнай большасці стэханаўцы. З вялікім энтузіязмам і актыўнасцю займаліся яны ў абаронных гуртках, упора аэрававалі ваеннай тэхнікы. І зараз гурты маладых патрыётаў упрыгожаны рэзнымі абароннымі знакамі.

Сярод прызыўнікаў ёсць і прадаўнікі заводскай інтэлігенцыі. Гэта пачальнік аддзела тэхнічнага кантролю завода інжынер тав. Каналёў, прыёмчык тав. Барабанчыкаў і інш.

Заслужаным аўтарытэтам карыстаецца на заводзе прызыўнік слесар-стэханаўцаў станкабудуўнічага цэха комсамолец тав. В. В. Баранаў. Яго дашка выпрацаўка 150—160 проц. норм. Тав. Баранаў гарэцца тым, што на працягу ўдому ў Чырвоную Армію ён разам з іншымі перадавымі рабочымі цэха быў пастаўлены на адмысловы ўдзел у зборку ўнор асва-вальных станкоў. Аказана яму давер'е ён апраўдвае высокапрадукцыйнай стэханаўскай работай.

У выступленнях на адбыўшай канферэнцыі прызыўнікаў завода, на старонках заводскай газеты «Кіравец» будучыя воіны Чырвонай Арміі выказалі гарачыя патрыятычныя пачуцці, з якімі яны ідуць выконваць свяшчэнны абавязак грамадзяніна СССР.

Тав. Баранаў марыць быць таксама стэханаўцам бязвой вучобы. Як толькі канчаткова прапоўніць дзень на заводзе, ён ідзе ў стэржонныя практыкаванні па стэржоні, не жэ ўзвешчыў у гарадскіх стралковых спарыінгах і займаў ато з перахмі месі. На гуртках у яго 4 абарон-ных знакі.

У выступленнях на адбыўшай канферэнцыі прызыўнікаў завода, на старонках заводскай газеты «Кіравец» будучыя воіны Чырвонай Арміі выказалі гарачыя патрыятычныя пачуцці, з якімі яны ідуць выконваць свяшчэнны абавязак грамадзяніна СССР.

### Дзе набыць запасныя часткі?

Забячэўская МТС, Баспювіцкага ра-ёна, у 1938 годзе атрымала 5 гусенічых трактараў з Харкаўскага заводу. Да воссе-ні яны вышлі са строю, бо кадала част-ка была зроблена з ялобараснага матэ-рыялу. Зімой МТС адрамантавала толькі 2 трактары. На астатнія не былі даштаны запасныя часткі.

У перыяд летніх работ МТС атрымлі-вае велікі мала запасных частак, і хані-ла толькі на дзень рамонт 2-х трактараў. А тры трактары і даштэць не адра-мантаваны.

Вясной гэтага года МТС зноў атрымала 5 гусенічых газетгенаратывых трактар-аў. Два з іх з-за адсутнасці запасных частак стаіць каля трох месяцаў. Ас-сут-

дзе такой дробязі, як усасваючы кла-пані, не дае магчымасці пусціць трактар-ы ў работу.

Згодна палажэння, запасныя часткі на замену латарыяна зношаных павінен прысландзават. Мы не раз зварталіся да дырэкцыі Харкаўскага заводу, пасыла-лі актывы. Аднак запасных частак завод не вышлала.

Нейтральны палітыкі прытрымліваец-ца на Паркамлес БССР, Магілёўскі абла. Аў-тарактравабят і іншыя арганізацыі, кулы мы таксама не раз зварталіся. Усё тым-то спачуваюць, а канкрэтны палюккі мы не бачым.

В. Т. САНАБУТ, дырэктар Забачанскай МТС, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

Тав. Баранаў марыць быць таксама стэханаўцам бязвой вучобы. Як толькі канчаткова прапоўніць дзень на заводзе, ён ідзе ў стэржонныя практыкаванні па стэржоні, не жэ ўзвешчыў у гарадскіх стралковых спарыінгах і займаў ато з перахмі месі. На гуртках у яго 4 абарон-ных знакі.

Слаўчыць свай радзіну жаляю ў бое-ветанавых частках. Там буду працягваць га-туеж стэханаўскаю ініцыятыву, які і за-раз па вытворчасці.

### Распачалі копку бульбы

МОЗЫР. Калгасы раёна прыступілі да копки бульбы і ачыны прадукцыі даштывае. У сельсавесі імені Панафіна, Касцякы-скага сельсавета, скопана 400 з гектараў бульбы. Калгас злаў даштывае ў лік па-ставак 123 цнт. пры плане 180 цнт.

На копки бульбы шырока разгарнулася сямлістычнае спарыінства. Лепшыя калгасніцы-стэханаўцы гэтага калгаса Марыя і Вера Паранка штодзённа вышлва-юць нормы на 150—180 проц.

І. КАМАНЕЦ.

Тав. Баранаў многа працуе на павышэнне свайго паўтэрміна ўдзельна, старанна вывучае «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Падаўна ён на даў заяву аб пры-ме ў партыю.

Слаўчыць свай радзіну жаляю ў бое-ветанавых частках. Там буду працягваць га-туеж стэханаўскаю ініцыятыву, які і за-раз па вытворчасці.

### На Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы

### ПАДРЭХТОВКА ДА 1940 ГОДА

Дырэкцыя Усеаюзнай сельскагаспадар-чай выстаўцы вядзе зараз падрыхтотку да 1940 года. У раёны, калгасы і саўгас-самантэрпусы каля 200 спецыялістаў сельскай гаспадаркі і фотаробатнікаў для аказання дапамогі ў адборы ўзвешчыў-аў выстаўкі і арганізацыі фоталаўка лепшых узораў работы.

Рашана на выстаўцы 1940 года імпа-стравываць даштыванні не толькі асобных гаспадарчаў — калгасаў, саўгасаў, машына-трактарных станцый, навукова-даслед-чых устаноў, але і раёнаў у палым. У

кожным краі або вобласці будзе выдзеле-на два тры перадавыя раёны — кандыдаты выстаўкі.

У 1940 годзе будзе звернута асабліва ўвага на паказ вопытнага, тэорыі і практыкі ўзвешчыня севабароты, жывёла-гадоўлі і дзельнасці перасяльчых калгасаў у многазямельных раёнах.

Аб'ор аспянтаўці павінен быць закон-чан на раслінагадоўні да 1 кастрычніка 1939 года, а на жывёлагадоўні — да 1 студзеня 1940 года. (ТАСС).

Завод і аэрадом — два месцы, дзе звычайна прашодзіць свой час прызыўнік комсамолец тав. Караньскі. Ён сістэма-тычна выконвае норму на 160—180 проц. і добра асваўвае майстарствам самалетаваджэння. Тав. Караньскі 15 раз прыяў з пашаткам. Ён тама-са вараўшчэўскі стралок, значкі ПІХА, ГСА, ГПА.

Радаснымі перажываннямі дзеліцца праз газету з рабочымі завода і другі прызыў-нік комсамолец тав. Геніенін:

### 15-ГОДЗЕ СОВЕЦКАГА РАДЫЁВЯШЧАННЯ

З выдатнай галавінай выхад у свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)», сулад-жае п'ятнацігадззе са дня аўблываван-ня гістарычнага дзятэра Савета Народных Камсараў СССР аб свабодзе афіра. 9 вер-асня 1924 года была аўблывавана ста-навова Саўнарма Саюза ССР «Аб пры-ятных прым'яных радыёвешчаннях», якая паклала пачатак савецкаму радыёвешчан-ню і масаваму радыёлюбительству.

Арганізатарамі і патрыятычнымі савецка-га радыёвешчання з'яўляюцца Ленін і Сталін. Яшчэ пры зараджэнні савецкага радыёвешчання Вязімір Ільіч Ленін сказаў, што радыё — «гэзета без паперы» і «без аддзельнасці... будзе вялікай спра-вай». Вялікая леныска яшчэ стварэння «гэзеты без паперы» і «без аддзельнасці» праставлена ў жыццё. Ва ўсіх куртах Со-ветскага Саюза, на ўсім зямным шары чу-ць праз радыёстанцыю імені Кімінтэр-ла магучыя голы Сталінскай Масквы — сарпа новага свету — сямлістычнага грамаствы.

За год павяданосных сталінскіх пун-тэаў нава радзіма пакрылася густой ра-дыёбэткай. У краіне налічваецца 96 ра-дыёвешчальных станцый і звыш 10 ты-сяч радыёўлаўцаў.

У БССР па 15 год асабліва выраста-і гуртубна ўмацавалася радыёвешчанне. Разам з бурным ростам сямлістычнага будыўніцтва, разам з пашым рэксвітам ланцяннага на форме, сямлістычнага па-месту культуры беларускага народа, нава радзімашчанне ў рэспубліцы вышла на шырокі шлях развіцця. У Беларусі вядуць абласныя радыёкамітэты, звыш 228 райрадыёўлаўцаў, звыш 130 тысяч радзю-чых, каля 6 тысяч афірных устаноўкаў. Радыёвешчанне Беларусі — дзельніца Вя-лікага Бастрычана, рэзультат гранды-ёзных перамог і тэржаста леныска-сталін-скай палітычнай ланцянкі.

Вясняныя поспехі савецкага радыёва-

шчання ў Беларусі! Гэтыя поспехі дашт-нута ў жорсткай барацьбе з ворагамі на-рода, з трапцёнка-бухарынскімі іжэргамі, з буржуазнымі нацыяналі-дашчымі, з нацыяналістамі ўсіх маспей, якія прыкла-лі сваю крывавую руку і на гэтым вяду-нім уступку ізаляцыйнага фронтэ. Воляю партыі Леніна—Сталіна і савецка-га народа прэзэрныя выракі змечены з твару зямлі.

Вяліка аператыўнасць і дзельнасць ра-дыё. Асабліва ярка гэта аператыўнасць была праяўлена ў часе правядзення выб-аў у Вярхоўны Совет СССР. Вярхоўная Саветы савезных і аўтаномных рэспублі-каў. У гэты перыяд радыёвешчанне БССР з'явілася масавай большавіччай тры-бунай агітатыві і прапагандай. У гэтыя дні беларускі народ сляўхаў па ра-дыё спецыяльныя перадачы, прысвечаныя таварышам Сталіну, Вараўшчыкам, Мола-таву, Жыгянуву, Кагановічу, Андрэеву, Калі-ніну, Мікану.

З выбарчых участкаў, з заводаў і калгас-аў транспарываліся сустрачы кандыда-таў са сваімі выбарчыкамі. Я мікрафона выступалі лепшыя людзі нашай рэспублікі.

Небывалы творчы ўздым у рабо-це радыёвешчання выклікаў гістарычны XVIII з'езд ВКП(б).

Спецыяльны цыкл перадач быў прысвеч-ан ходу сямлістычнага спарыінства імені XVIII з'езда ВКП(б). З закладамі на-гэту тэм выступалі мікрафона сакра-тары партыйных камітэтаў, парткраты за-водаў і фабрык, стэханаўцы, дзятунцы Вярхоўнага Савета СССР і БССР.

У спецыяльных вышуксах «Апошніх па-вяданніаў» расказалася аб рэбордах стэханаўцаў БССР у пазаруак разіме і з'езду партыі.

У дні работы з'езда радыёкамітэт дашт-ываў у Маскве выступленні даштыва-

з'езда — Старшыні Вярхоўнага Савета БССР, сакратара ЦК ВКП(б) тав. Гро-кава, Героя Савецкага Саюза Петрава, сакратара Віцебскага абласнога камітэта ЦК ВКП(б) тав. Ступава, наркома народнай ас-тывы БССР тав. Уравайа, сакратара ЦК ЛКСМБ тав. Галоўкіна і інш. Гэтыя пера-дачы транспарываліся па рэспубліцы.

Беларускі народ, наг'яны геныяльным даштывам таварыша Сталіна і гістарычна-мі рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б), высока падыяў сямт сямлістычнага спарыінства імені Трэцяй Сталінскай П'ятноці. Мы арганізавалі цыкл радыёвешчання, які рас-казваў аб прапоўнічых БССР выконвалі і выконваюць узятыя на сябе абавязаль-ствы па сямлістычнаму спарыінству імені Трэцяй Сталінскай П'ятноці.

Выхад у свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» і гістарычнай паставы ЦК ВКП(б) аб пеработе партыйнай

